

# ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 14 (6291) | 17 студзеня 1939 г., аўторак | ЦЕНА 10 КАП.

## АБАВ'ЯЗАК КОЖНАГА СОВЕЦКАГА ГРАМАДЗЯНІНА

Сёння пачынаецца ўсесаюзны перапіс насельніцтва. На ўсёй нашай неасяляннай краіне сотні тысяч шчотчыкаў прыступаюць да запісання перапісных лістоў, да ўточнага самага каштоўнага і самага рашучага капітала — людзей.

ЦК ВКП(б) і СНК СССР у сваім звароце ад 8 студзеня бягучага года падкрэсліваюць велізарнае палітычнае і гаспадарчае значэнне перапісу і абавязваюць усе партыйныя і савецкія арганізацыі забяспечыць усмерную дапамогу работнікам перапісу і прыняць усе неабходныя меры, каб ўсесаюзны перапіс насельніцтва быў праведзены ўзорна.

ЦК ВКП(б) і СНК СССР заклікаюць усіх партыйных і беспартыйных большэвікоў, усіх грамадзян СССР садзейнічаць работнікам перапісу насельніцтва ў ажыццяўленні гэтай усенароднай справы.

З велізарным натхненнем сустракае насельніцтва нашай краіны ўсесаюзны перапіс. Яно ведае, што гэта важнейшае народнагаспадарчае і палітычнае мерапрыемства накіравана на далейшы ўздым народнай гаспадаркі і культуры краіны, на далейшае ўмацаванне яе магутнасці і абароназдольнасці, на далейшае паліпашэнне дабрабыту ўсяго савецкага народа. Восем чаму насельніцтва так гасцінна сустракае шчотчыкаў у час папярэдняга абходу. Восем чаму шчотчыкі і ў дні перапісу сустрачаюць самую актыўную дапамогу ў сваёй адказнай і пачэснай рабоце.

Ні ў адной краіне свету, апроч нашай Савецкага Саюза, перапісы насельніцтва не карыстаюцца такім актыўным падтрыманнем усяго народа, нідзе больш перапісы не сустракаюцца з такім абурэннем і ўзірваннем. Іно і зусім вразумела. У капіталістычных краінах перапісы служаць выключна інтарэсам пануючых класаў, інтарэсам памешчыкаў, фабрыкантаў, банкіраў, буржуазных статыхісткі прыкладальніц усё сілы, каб утаіць ад мас супярэчнасці паміж працай і капіталам. Яны скажаюць і фальсіфікуюць даныя перапісу, падтасоўваюць лічбы ва ўгоду сваім гаспадарам — капіталістам. Буржуазныя ўлады арганізоўваюць і праводзяць перапісы ў першую чаргу з ваеннымі і палітычнымі мэтамі, з мэтай аграблення і яшчэ большага закабалення народных мас. Сучасныя фашысцкія канібалы скарыстоўваюць перапісы для арганізацыі зверскіх паргомаў над безабаронным насельніцтвам. У гітлераўскай Германіі, як паведамлялася ў англійскім статэстычным журнале «Стэйтсман», быў праведзены ў 1938 годзе спецабшлівы перапіс. Была апісана ўся маёмасць аўраў з тым, каб падкрэсліваць тым жаўдасныя паргомы і разрабаванне гэтай маёмасці, аб якіх з абурэннем і гневаем даведзлася ўсё перадавае чалавечтва ў лістападзе мінулага года.

Праведзены ў царскай Расіі ў 1897 годзе першы і адзіны ўсесаюзны перапіс насельніцтва меў тым-жа грабніцкімі мэтамі. Невярна насельніцтва так неадверста аслеплася да гэтага мерапрыемства царскага ўрада і ўсяляк ухілялася ад перапісу. Матэрыялы гэтага перапісу былі «прапанаваны» царскім чыноўнікам так, каб максімальна ўтаіць зусім непрыглядную рэчаіснасць у краіне: бязпраца, пемру, неупакоў і жабрацтва. В. І. Ленін у 1906 годзе пісаў з паводу статыстыкі царскага ўрада: «Рэйскае бюракрата перапалкае рускаму народу даведзана пра ўсю праўду аб яго становішчы».

Якім рэзкім кантрастам гэтыму з'яўляюцца нашы савецкія перапісы. Яны яракамо мова лічыцца раскаваюць вялікую праўду аб жыцці і росквіце савецкага народа, аб грандыёзных перамогах краіны сацыялізма.

Матэрыялы пачынаюцца сёння ўсесаюзнага перапісу дадуць поўны і

дакладны малюнак колькасці і саставу насельніцтва СССР. Яны пакажуць вялікія змены, што адбыліся ў краіне за год сталінскіх пяцігодкаў, змены ў класовай структуры нашага грамадства, рост людзей, іх дабрабыт і культуры.

Савецкая Беларусь, разам з усімі рэспублікамі вялікага СССР, актыўна рыхталася да перапісу. Дзесяткі тысяч агітатараў — партыйных і беспартыйных большэвікоў — праводзілі шырокую масава-агітацыйную работу сярод насельніцтва, расказвалі аб значэнні перапісу і парадку яго правядзення, аб пытаннях перапіснага ліста.

Для правядзення перапісу падараны і спецыяльна падрыхтаваны каля 14 тысяч работнікаў. Гэта — перадавыя савецкія людзі. Многія з іх прымаюць актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у Вярхоўны Саветы СССР і БССР. Сёння 10.10 шчотчыкаў у гарадах і вёсках БССР прыступілі да выканання свайго пачэснага абавязка — запісання перапісных лістоў.

Надзвычай адказныя задачы шчотчыкаў і ўсіх перапісных работнікаў. Ад іх, у першую чаргу, залежыць поспех перапісу. Кожны шчотчык, кожны інструктар-кантраляёр, кожны работнік перапісу ні на хвілінку не павінен забываць, што ён робіць справу вялікай дзяржаўнай і палітычнай важнасці. Ён павінен памятаць задачу, пастаўленую ў звароце ЦК ВКП(б) і СНК СССР:

«Усесаюзны перапіс насельніцтва павінен быць праведзены арганізавана, без адзінага пропуску, без памылкі; ён павінен даць поўную і дакладную карціну колькасці і саставу насельніцтва СССР».

Ні адзін чалавек не павінен быць прапушчаны пры правядзенні перапісу, ні адной памылкі не павіна быць у перапісных лістах, ні аднаго няправільнага адказу на пытанні.

Арганізавацца, дакладна і выразна ў рабоце — вось што патрабуецца ад перапісных работнікаў.

Немгна дапоўніць залішні, шкідлівы паспешлівасці пры правядзенні перапісу, у рэзультате чаго могуць быць пропускі і памылкі. Урад таму і ўстанавіў для правядзення перапісу не адзін дзень, а 7 дзён у гарадах (з 17 па 23 студзеня) і 10 дзён у вёсках (з 17 па 26 студзеня), каб забяспечыць максімальную дакладнасць і паўнату ўточ.

Дзейную дапамогу перапісным кадрам павінен атрымаць ад партыйных і савецкіх арганізацый, ад усіх грамадзян нашай краіны. Партыйныя і савецкія арганізацыі абавязаны стварыць усе ўмовы, каб перапісныя работнікі з поспехам правялі перапіс. Ні ў якім разе неглы дапоўніць аслабленні агітацыйна-масавай работы сярод насельніцтва, наагарт, яна павіна быць дача больш шырока разгорнута ў дні перапісу.

Кожны грамадзянін нашай краіны павінен дапамагчы работнікам перапісу як можна лепш правесці ўскладзеную на іх пачэсную работу. Само насельніцтва павіна выкрываць і даваць рэспубліцы адор варажым элементам, якія спробуюць перашкодзіць паспяховаму правядзенню перапісу.

Усесаюзны перапіс насельніцтва, які сёння пачынаецца, з'явіцца аглядным магнутасці і сіл шчаслівага савецкага народа — гаспадара ўсіх, створаных імжа, багатым Савецкай краіны, і паслужыць асновай для новых перамог камунізма.

Узорнае правядзенне перапісу — кроўная справа ўсіх савецкіх грамадзян, усіх партыйных, савецкіх, прафсаюзных і комсамольскіх арганізацый.

## У ПРАКУРАТУРЫ СССР

У адпаведнасці з пастановамі СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня 1938 года і 9 студзеня 1939 года аб умацаванні працоўнай дысцыпліны і навуковай прыяцненні да суловай адказнасці кіраўнікоў прадпрыемстваў, устаноў, пахаў і аддзелаў, якія ўхіляюцца ад правядзення адпаведных мер і астаўляюць бяскараўныя парашальнікі працоўнай дысцыпліны, органы пракуратуры, па распараджэнню пракурора Саюза ССР тав. Вышыскага, убудзілі рад крмынальных спраў супроць парашальнікаў пастанова СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня 1938 года.

Так, у Маскве пракуратурай прыняты да крмынальнай адказнасці галоўны механік абдуковай фабрыкі «Зара свабоды» Казлоў, які прабаваў шляхам выдачы ілжывай даведкі, прадукцыю завадзена прагультычна Кладзішэ; дырэктар 2-га трайлебуснага парва Круціко і начальнік службы руху Дюжын, не прыняўшы мер да завадзена прагультычна. Абодзве справы перададзены ў суд і назначаны слуханнем на 19 студзеня г. г.

У Ленінградзе закончана расследаванне і назначана на 20 студзеня г. г. слуханнем у судзе справа загалдчыка паліўнага аддзела Кіраўскага заводу Волкава і яго намесніка Кузнецова, абвінавачваемых у злчынным патуранні прагультычым.

У сувязі з выданым 18 студзеня г. г. паркомам Цішкай Прамысловасці СССР тав. Л. М. Кагановічам загадам, пракуратурай прыняты да крмынальнай адказнасці за скрышч прагультычым начальнік чыгуначнага дапо днеспратроўскага заводу імені К. Лібкнехта Барысаў, намеснік загалдчыка шахты № 8 треста «Куйбышевуголь» (Сталінская вобласць) Беражной і начальнік участка Чумакоў, разам з Беражным учыніўшы для скрышч прагультычым службовы палло; упраўляючы рудуупраўлення жалезнага рудніка імені Ільіча (Крыварожка) Лімончыка і начальнік аддзела капітальнага будаўніцтва гэтага-ж рудніка Валочын. Справа аб іх будучы разгледжаная выязнымі осесімі Днеспратроўскага і Сталінскага абласных судоў ў бліжэйшыя дні.

# Сёння пачаўся ўсесаюзны перапіс насельніцтва. Правядзем перапіс ўзорна, арганізавана, без адзінага пропуску, без памылак! Усямерна дапаможам работнікам перапісу ў ажыццяўленні гэтай усенароднай справы!

## ПЕРАПІС НА ВАКЗАЛАХ І ПАЯЗДАХ

### На менскім вакзале

Менскі вакзал. Трыццаць шчотчыкаў занялі свае месцы за невялікімі столамі, убранымі чыстымі белымі абрусамі.

24 гадзіны. Адзін за адным падыходзяць да перапісных работнікаў транзітныя пасажыры, госці сталіцы БССР. Перапіс астаў іх у дарозе. Тут можна сустраць камандзіра Чырвонай Арміі, лесавода, конюха, пагранічніка. Перапіс праходзіць беларусы, украінцы, рускія, цыганы.

Да сталіцы падыходзіць прыехаўшая ў Менск калгасніца сельскагаспадарчай аршэлі імені Літвінава, Хойніцкага раёнскага.

### На станцыі Орша

ОРША, 17 студзеня. (Спец. нар. «Звядзь»). Учора ў 24 гадзіны на станцыі Орша пачаўся ўсесаюзны перапіс насельніцтва. Залы новага вакзала ўпрыгожаны лозунгамі, плакатамі, наю, прысвечанымі перапісу насельніцтва. На перапіс вышля семнаццаць шчотчыкаў.

Першы запіс перапісных лістоў калгасніца сельскагаспадарчай аршэлі «Комунар», Круглянскага раёна, Фёдора Гроднікава. Калі закончылася запісванне перапіснага ліста, у кругу пасажыраў яна раскавае аб шчаслівым і раласным жыцці, аб сваім багатым калгасе.

В. АСТРОУСНІ.

### У поездзе № 2

(Па тэлефону ад нашага спецыяльнага карэспандэнта ў поездзе № 2 Негаралае—Владзівасто)

Упрыгожаны плакатамі і лозунгамі кур'ерскі поезд № 2 Негаралае—Магсква—Владзівасто шумна праходзіць апошнія ўваходныя стрэлкі станцыі Менск і плаўна сшынае ля вакзала. У вагонах заходзіць брыгада шчотчыкаў у колькасці 9 чалавек.

22 гадзіны 45 мінут. Сістэм дзяжурнага па станцыі. Поезд павольна рушыць з месца і адыходзіць ад станцыі Менск.

Роўна ў 11 гадзін у поездзе пачынаецца перапіс.

Шчотчыкі, студэнтка ІV курса філэта ВДУ, Ляя Хаймаўна Рыжова адчыняе лезеры дзю.

— Можна? — Пробі! — Я шчотчыка. Хату запоўніць на

на, Алксандра Нікіфарына Сурта. — Ваша прафесія? — ветліва пытае яе шчотчык.

Дзяржа. Была цёмная, забітая сцянка пры савецкай уладзе кончыла чатыры класы сельскай школы. З радасцю раскавае яна пра гэта шчотчыку. З годнасцю адказвае на 10-е пытанне перапіснага ліста аб грамадзянстве: я — грамадзянка Савецкай дзяржавы.

Наўтомныя шчотчыкі заважваюцца, бяжыца прапусціць каго-небудзь. Яны выконваюць дзяржаўную работу велізарнай важнасці.

Шчотчык запісвае ліст на пагранічніка Дамітрыя Паўлавіча Барысава.

Раней тав. Барысаў працаваў на Чэлябінскім трактарным заводзе. Цяпер ён служыць на граніцы, ахоўвае сяччэнныя рубяжы Савецкага Саюза.

Затым на пытанні шчотчыка адказвае Владзімір Васільевіч Жукаў, малады савецкі інжынер. Іму 21 год. Ён атрымаў вышэйшую адукацыю пры савецкай уладзе. Да шчотчыка падыходзіць яшчэ дзесяткі людзей, каб запісуць перапісныя лісты.

У 3 гадзіны на вакзале заканчваецца перапіс.



ПО БОЛШЕВИКІМ ПРАВЕДМ ПЕРАПІС НА ВАКЗАЛАХ І ПАЯЗДАХ. ШЧОТЧЫКІ ЗАПІСВАЮТ ПЕРАПІСНЫЯ ЛІСТЫ.

Шчотчыкі 3-га перапіснага аддзела г. Менска тт. Ф. К. Крышчэвіч і В. І. Пашкевіч на парадзе ў аддзеле.

Фотэ С. Грына.

## НАПЯРЭДАДНІ ЛЕНІНСКІХ ДЗЁН

### ПАМЯЦІ ІЛЬІЧА

На Менскім чыгуначным вузле ідзе падрыхтоўка да 15-й гадзіны з дня смерці вялікага правадцыра, бюсмертнага Владзіміра Ільіча Леніна. Пры вузлавым партыйным кабінэце праводзіцца аднадзёны, з адрывам ад вытворчасці, семінар агітатараў і бюсмертных, якія раскаваюць аб жыцці і дзейнасці вялікага правадцыра прагультычым. Ва ўсіх службавых вузлах наметан выпуск спецыяльных нумароў наоцён-

ных газет, прысвечаных ленынскім дзёнам. У партыйным кабінэце адрываецца выстаўка прап Леніна і Сталіна. У чыгуначным клубе імені Леніна наметан правесці рад лекцыяў—«Ленынскае вучэнне аб дзяржаве пры сацыялізме», «15 год без Леніна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна на ленынскіх шляхах» і інш. У бібліятэцы і фале клуба арганізоўваюцца фотавытрыны.

## ПЕРАД ПАЧАТКАМ ВЯЛІКАЙ СПРАВЫ

### У сталіцы БССР

Учора ў сталіцы БССР шчотчыкі ўсесаюзнага перапісу з вялікім поспехам скончылі падрыхтоўку абодва сваіх участкаў. У перапісных аддзелах горада адбыліся нарады, на якіх падведзены вынікі падрыхтоўкі абходу і зроблены апошні інструктаж шчотчыкаў.

Горад вабыў святочны выгляд. Вуліцы, памышаны дзяржаўнымі устаноў, магазіны, вітрыны ўпрыгожаны лозунгамі, плакатамі, спецыяльнымі календарнымі лісткамі з лічбай «17», формамі перапісных лістоў і т. д.

### Гомельская вобласць

ГУТАРКА ПА ТЭЛЕФОНУ З НАЧАЛЬНІКАМ АБЛАСНОГА УПРАУЛЕННЯ НАРГАСУЧОТУ ТАВ. КУЛІКАВЫМ С. В.

Гомель прыняў святочны выгляд. Ча часта апынаюцца і агітатары праводзяць гутаркі з сабраўшымі аб задалых перапісу. Агітатары прапуюць сёння тэмама ў Уваравічым, Веткаўскім і іншых раёнах.

Абком і гарком партыі паслалі ў раёны да канца перапісу 100 агітатараў з партыйнага актыва для дапамогі мясцовым арганізацыям у правядзенні агітацыйна-масавай работы. Да перапісных участкаў г. Гомеля прымацавана 40 членаў гаркома КП(б)Б.

### Магілёўская вобласць

ГУТАРКА ПА ТЭЛЕФОНУ З НАЧАЛЬНІКАМ АБЛАСНОГА УПРАУЛЕННЯ НАРГАСУЧОТУ ТАВ. ЖЫХАРАВЫМ С. М.

Падрыхтоўка абход памышканай правадцыраў пачынаецца. Выпалкаў нявядучы перапісных кадраў на участкі не было. Усе перапісныя аддзелы, інструктарскія і шчотчыны участкі забяспечаны памышканымі і транспартнымі сродкамі. Асабліва добра падрыхтаваны ў г. Магілёве, у Чырвонапольскім і Шклоўскім раёнах. Тут гэтай работай неаасрадна кіравалі гарком і райкомы партыі, гарсовет і райвыканком.

### Віцебская вобласць

ГУТАРКА ПА ТЭЛЕФОНУ З НАЧАЛЬНІКАМ АБЛАСНОГА УПРАУЛЕННЯ НАРГАСУЧОТУ ТАВ. СЕЛЕДЦОВЫМ М. В.

Закончаны падрыхтоўка абход шчотчыкаў і аддзелаў. Выпалкаў нявядучы перапісных кадраў на участкі не было. Усе перапісныя аддзелы, інструктарскія і шчотчыны участкі забяспечаны памышканымі і транспартнымі сродкамі. Асабліва добра падрыхтаваны ў г. Магілёве, у Чырвонапольскім і Шклоўскім раёнах. Тут гэтай работай неаасрадна кіравалі гарком і райкомы партыі, гарсовет і райвыканком.

Асабліва вялікае ажыццэнне на вакзале. Тут круглы суткі працуе бюро даведкаў, дзе пасажыры даведваюцца, дзе і якім горадзі перапіс.

Учора ў горадзе адбыліся лжныя і аўтаматэльныя прабегі з мэтай папулярызаванні аздач перапісу. Раз'язджалася 17 агітатараў, упрыгожаных партрэтамі правадцыроў, лозунгамі, плакатамі. У тэатрах, кіно, трамваях раздаваліся лістоўкі з тэкстам звароту ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб усесаюзным перапісе насельніцтва.

### ДАКЛАДЫ ДЛЯ ІНТЭЛІГЕНЦЫ

СЛУЖК. У сувязі з надыходзячым ленынскім днём райком партыі арганізоўвае рад масавых мерапрыемстваў. Для партыйнага і комсамольскага актыва раёна будзе прычтыана лжныя «15 год без Леніна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна па ленынскіх шляхах».

На агітацыйна-рададскім сходзе інтэлігенцы будзе зроблен даклад аб жыцці і дзейнасці Леніна. У селскія саветы выязджаюць да 20 таварышаў з раённага партыйнага актыва для дакладу аб Леніне на сходах сельскай інтэлігенцыі.

21 студзеня ва ўсіх калгасах раёна адбудуцца агітацыйныя сходы калгаснікаў, прысвечаныя таварышу большэвіцкай партыі В. І. Леніну. У дапамогу сельскім партыйным арганізацыям для кваліфікаваных падрыхтоўкі і гутарак у калгасныя накіроўваюцца звыш 100 прапагандаў і агітатараў.

У школах і дамах сацыялістычнай культуры арганізоўваюцца ленынскія выстаўкі.

### ГУТАРКІ АБ ЛЕНІНЕ Ў КАЛГАСАХ

БАБРУЙСК. (Нар. «Звядзь»). У горадзе і раёне разгарнулася падрыхтоўка да 15-й гадзіны з дня смерці В. І. Леніна. На прадпрыемствах і ў калгасах праводзіцца лекцыі і гутаркі аб жыцці і дзейнасці бюсмертнага правадцыра народаў Владзіміра Ільіча Леніна.

16 студзеня ў Думе партыйнай асветы адбыўся інструкцыйны даклад для прапагандаў і агітатараў на тэму: «15 год без Леніна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна па ленынскіх шляхах».

У Думе партасветы выстаўлена мастацкая аформленая вітрына твораў Леніна. Пачав з вітрынай вывешаны фотаматэрыялы, паказваючы жыццё і дзейнасць В. І. Леніна.

У Менскім сельскім раёне разгорну-

### ПІОНЕРСКІЯ ЗБОРЫ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ ЛЕНІНУ

СМАЛЯВІЧЫ. На прадпрыемствах, у калгасах раёна распачалася дзейная падрыхтоўка да 15 гадзіны з дня смерці Владзіміра Ільіча Леніна. З раёновымі і калгаснымі правадцыра гутаркі аб жыцці і дзейнасці вялікага правадцыра прагультычым усёму свету.

РК КП(б)Б вылучыў спецыяльных дакладчыкаў, бяспечных аб жыцці і дзейнасці Леніна. У селскія саветы выязджаюць да 20 таварышаў з раённага партыйнага актыва для дакладу аб Леніне на сходах сельскай інтэлігенцыі.

21 студзеня ва ўсіх калгасах раёна адбудуцца агітацыйныя сходы калгаснікаў, прысвечаныя таварышу большэвіцкай партыі В. І. Леніну. У дапамогу сельскім партыйным арганізацыям для кваліфікаваных падрыхтоўкі і гутарак у калгасныя накіроўваюцца звыш 100 прапагандаў і агітатараў.

У школах і дамах сацыялістычнай культуры арганізоўваюцца ленынскія выстаўкі.

Я. ПРЫМІЧОУ, Б. ДЗЕМЯНОВІЧ.

### 125-годдзе ДЗЯРЖАЎНАЙ ПУБЛІЧНАЙ БІБЛІЯТЭКІ імені М. Е. САЛТЫКОВА-ШЧЭДРЫНА

ЛЕНІНГРАД, 15 студзеня. (ТАСС). 15 студзеня грамадзескі горада Леніна адзначыла 125-годдзе Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі імені М. Е. Салтыкова-Шчэдріна, унагарадольнага ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У адрац публічнай бібліятэкі штодзень паступаюць дзесяткі прывітаньных тэлеграм.

Бітаць юбіляра прыехалі дэлегацы з

Масквы, Акадэміі навук УССР, навуцальных устаноў і бібліятэк Харкава, Менска, Саратава, Сталінабада і іншых гарадоў.

Сёння ў зале філармоніі адбылося ўрачыстае пасяджанне, прысвечанае юбілею. Паслядзёны адкрыў выступіўшы з прамовай наркома асветы РСФСР, тав. П. А. Тюркін.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ДРУГІ ВЫПУСК РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ШКОЛЫ ПРАПАГАНДЫСТАЎ

НОВЫ АТРАД ПРАПАГАНДЫСТАЎ

Вырасілі палітычна-прадрыхтаных прапагандыстаў — такія былі асноўныя задачы партарганізацыі рэспубліканскай школы прапагандыстаў пры ЦК КП(б)Б Партарганізацыя накіравала ўсю сваю работу на тое, каб кожны слухач набыў навыкі самастойнай работы над вывучэннем твораў Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, паслядова асвоіў ведамі марксізма-ленінізма.

Партарганізацыя школы правяла вялікую масава-агітацыйную работу сярод выбаршчыкаў перад выбарамі ў Вярхоўныя Саветы СССР і БССР. З выбаршчыкамі сістэматычна праводзіліся гутаркі, арганізаваліся экскурсіі ў Дом Чыронай Арміі, Палац піянераў і т. д.



Група выпускнікоў рэспубліканскай школы прапагандыстаў пры ЦК КП(б)Б. На здымку (злева направа): тт. М. Г. Таболкін, З. В. Пікус і К. А. Купчык. Фота І. Мазалева (Фотарэдакцыя ВЕЛТА).

Партарганізацыя школы правяла вялікую масава-агітацыйную работу сярод выбаршчыкаў перад выбарамі ў Вярхоўныя Саветы СССР і БССР. З выбаршчыкамі сістэматычна праводзіліся гутаркі, арганізаваліся экскурсіі ў Дом Чыронай Арміі, Палац піянераў і т. д.

Партарганізацыя школы правяла вялікую масава-агітацыйную работу сярод выбаршчыкаў перад выбарамі ў Вярхоўныя Саветы СССР і БССР. З выбаршчыкамі сістэматычна праводзіліся гутаркі, арганізаваліся экскурсіі ў Дом Чыронай Арміі, Палац піянераў і т. д.

МЯНЕ ВЫХАВАЛА ПАРТЫЯ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

У 1924 годзе, у дні ленінскага аэкіда, я ўступіла ў рады ВКП(б). Гэта быў пераломны момант у маім жыцці. Першай задачай майго было — ліквідаваць агульную і палітычную несьведчаснасць, даючы мне да ачытнага грамадскага і палітычнага жыцця.

Але ў мяне адчуваўся недахват ведаў. Партыйная арганізацыя накіравала мяне на вучобу. У 1933 годзе скончыла ВКСПШ імя Леніна. Па сканчэнні вучобы мне быў даручан адказны ўчастак партыйнай прапаганды — асабліва партыйным камітэтам. На гэтай рабоце больш набыла ведаў у галіне марксізма-ленінізма. Не следзіць на мае старыя годны і канчальна аднагоду вучобу прапагандыстаў. За гэты год дабілася значных поспехаў у справе авалодання марксізма-ленінізмам. Узровень ведаў вучэння Маркса — Энгельса—Леніна—Сталіна, з новымі сіламі і энергіяй буду змагацца за справу камунізму.

АБАГАЦІЛА СВАЕ ВЕДЫ

У вучобу ў школе прапагандыстаў, атанчэння ў наміні як найбольш прыдатна ў маім жыцці. У школу я прыйшла з невялікімі ведамі і асабліва ў галіне партыйнай прапаганды. На гэтай рабоце больш набыла ведаў у галіне марксізма-ленінізма. Не следзіць на мае старыя годны і канчальна аднагоду вучобу прапагандыстаў.

АБАГАЦІЛА СВАЕ ВЕДЫ

Атрыманні ведаў па гісторыі ВКП(б) умяшчаліся агульнае даследаванне гэта і гісторычнага матэрыялізма, што дазваляе мне яшчэ глыбей вывучаць тэорыю марксізма-ленінізма.

САМАСТОЙНА РАБОТА НАД КНІГАЙ

Да наступлення ў рэспубліканскую школу прапагандыстаў я вельмі мала працавала самастойна над кнігай. Праца, мне прыходзілася чытаць рэзюмэ твораў Леніна і Сталіна, але ўсё гэта робілася пазнаваўна. За час вучобы ў школе набыла некаторыя веды самастойнай работы над кнігай. Калі раней мяне задавальвала толькі лекцыя, то зараз гэтым не абмяжоўваюся, праслухаўшы лекцыю, працую глыбока над тым матэрыялам, аб якім упамінаў лектар.

САМАСТОЙНА РАБОТА НАД КНІГАЙ

Да наступлення ў рэспубліканскую школу прапагандыстаў я вельмі мала працавала самастойна над кнігай. Праца, мне прыходзілася чытаць рэзюмэ твораў Леніна і Сталіна, але ўсё гэта робілася пазнаваўна. За час вучобы ў школе набыла некаторыя веды самастойнай работы над кнігай. Калі раней мяне задавальвала толькі лекцыя, то зараз гэтым не абмяжоўваюся, праслухаўшы лекцыю, працую глыбока над тым матэрыялам, аб якім упамінаў лектар.

ПЕРАДАМ СВАЕ ВЕДЫ ІНШЫМ

За год і 4 месяцы вучобы я значна падмацавала сваё марксізма-ленінскае тэорыі. Школа прывучыла мяне самастойна працаваць над кнігай, што дае магчымасць пазнаваць свае веды ў будучым. Да вучобы я таксама кіравалі гуртком у сетцы партыйнай асветы, але зараз пераканаўся, што мая прапагандысцкая работа была далёка рэдакцыйнай. Да школы вельмі мала быў знаёмы з працамі Леніна і Сталіна, а творы Маркса, Энгельса зусім не чытаў. Успамінаю, як не раз бачыў «Капітала» Маркса і думаю — сёння гэта не было б «эраму» і маё адукацыйнае жыццё на поўны. Справа была ў тым, што для працы над вывучэннем «Капітала» патрэба была адразацца падрыхтоўка, а не ў мяне аб было.

ПЕРАДАМ СВАЕ ВЕДЫ ІНШЫМ

Характэрна і іншае. Я меў нізкі агульнаадукацыйны і палітычны ўзровень, але мне вдалася тады, што вельмі многа. Зараз, скончыўшы школу прапагандыстаў, пераканаўся, што ведаў у мінулым вельмі мала і гаспа скарочэння школы мне трэба ўжурна працаваць над нягатай, каб глыбока вывучыць тэорыю марксізма-ленінізма.

САМАСТОЙНА РАБОТА НАД КНІГАЙ

Да наступлення ў рэспубліканскую школу прапагандыстаў я вельмі мала працавала самастойна над кнігай. Праца, мне прыходзілася чытаць рэзюмэ твораў Леніна і Сталіна, але ўсё гэта робілася пазнаваўна. За час вучобы ў школе набыла некаторыя веды самастойнай работы над кнігай. Калі раней мяне задавальвала толькі лекцыя, то зараз гэтым не абмяжоўваюся, праслухаўшы лекцыю, працую глыбока над тым матэрыялам, аб якім упамінаў лектар.

САМАСТОЙНА РАБОТА НАД КНІГАЙ

Да наступлення ў рэспубліканскую школу прапагандыстаў я вельмі мала працавала самастойна над кнігай. Праца, мне прыходзілася чытаць рэзюмэ твораў Леніна і Сталіна, але ўсё гэта робілася пазнаваўна. За час вучобы ў школе набыла некаторыя веды самастойнай работы над кнігай. Калі раней мяне задавальвала толькі лекцыя, то зараз гэтым не абмяжоўваюся, праслухаўшы лекцыю, працую глыбока над тым матэрыялам, аб якім упамінаў лектар.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ПЕРАБУДУВАЦЬ ПАРТЫЙНУЮ ПРАПАГАНДУ

Учора адбыўся выпуск 91 курсанта рэспубліканскай школы прапагандыстаў. Многія з выпускнікоў курсантаў прыйшлі на вучобу, не маючы дастатковых ведаў і ўмення самастойна працаваць над кнігай. Аднак прапартыйнай і ўпorna большэвіцкай працы яны змаглі дабіцца значных поспехаў. Асабліва гэта адносіцца да курсантаў, якія салютна большэвіцкі курсантаў вачыла вучэбную праграму на выдаткі і добра. Бось таварышы, якія атрымалі выдатныя ацэнкі па ўсім сацыяльна-эканамічных дысцыплінах, як тт Курбанікі, Таболкін, Ефройкі, Валодзькі і Торанаў.

Патрэба сказаць, што не ўсе партыйныя кіраўнікі зразумелі рашэнне Цэнтральнага Камітэта ВКП(б). У рэзультат партыйная прапаганда перабудовыцца вельмі марудна. Асобныя сакратары райкомаў КП(б)Б ніяк не могуць адмовіцца ад старых метадаў кіраўніцтва прапагандай. Яны працягваюць ізаляцыянісць паліцыя на ўзровень задач, паставіленых партыяй і галіне марксізма-ленінскага выхавання.

Арганізацыя гэтай справы патрабуе выключнай увагі. Аднак у асобных райкомаў КП(б)Б і прырочных арганізацыяў на пытанні арганізацыі лекцый паліцыянісць непрадурмана, а часам ствараюць шуміху. Так, сакратар парткома гомельскага камітэта «Варушкі» тав. Макарава рашыла арганізаваць лекцыю з музычнай. На лекцыю былі запрошаны ўсе рабочыя і нават дзеці. Заводскія дзурхавы аркестр вельмі сабраўшыся.

Задача заключаецца ў тым, каб па-большэвіцку вызначыць рашэнне ЦК ВКП(б) аб партыйнай прапагандазе; прывесці нашым кадрам густ да тэорыі, маваць, упэўненасць і свае сілы і ўспялі дамагчыся ім у авалоданні марксізма-ленінізмам. Кожны партыйны кіраўнік, кожны прапагандыст павінен памятаць указанні таварыша Сталіна: «...калі-б мы змаглі, калі-б мы адолелі нашы партыйныя кадры, візіў да верху, падрыхтаваць ідэалагічна і арганізацыйна і палітычна на такім чынам, каб яны маглі сваёй арыентавацца ў ўнутравай і міжнароднай абстаноўцы. Калі-б мы змаглі арабіць іх зусім зрэлым ініцыяці, марксістамі, зольнымі выратаваць без сур'ёзных памылак пытанні кіраўніцтва краінай, то мы вырашылі-б гэтым дэзавіць дзесяткі ўсіх нашых задач».

Рашэнне ЦК ВКП(б) аб пастаноўцы партыйнай прапаганды з'яўляецца базой праграмы работы ўсіх партыйных арганізацый у справе ўзбраення нашых кадраў марксізма-ленінскай тэорыяй. На прадырмствах і ва ўстаноўках, у калектывах, саўгасках і МТС рэспублікі

Асобныя сакратары райкомаў партыі літаральна нічога не зрабілі ў галіне

Райкомы партыі павіны арганізаваць у дапамогу самастойна вывучаць марксізма-ленінскую тэорыю высокакаліфікаваныя лекцыі і кансультацыі па ўсёму курсу гісторыі

Поўнае выкананне ўказаннаў правадзіць, выкананне пастаноў ЦК ВКП(б) аб перабудове партыйнай прапаганды — неадкладная бавава задача ўсіх партыйных арганізацый, усіх работнікаў фронту большэвіцкай прапаганды.

МОЙ ПЕРАПІСНЫ ЛІСТ

Шчотчык акуртна запінае мой перапісны ліст: Фрыд, Сямён Маркавіч. Яўрэй. Асвета — вельмі шчыра. Шчотчык запінае адказы на ўсе пытанні спалоўна і роўнадушна, ён нічога не пакідае на ахалодзіць у майой аўтабіяграфіі. Але я сам не магу без хвалявання ўспомніць асобныя даты, асобныя падзеі з майго жыцця.

Увоўны работнік не мае такіх магчымасцей для развіцця сваіх творчых здольнасцей, тэкаса прафесору для прымянення сваіх навуковых дасягненняў, як у краіне Советаў. У французскіх краінах на працах аспавяжэння ініці, кардэны — лешныя творы літаратуры, навукі і мастацтва, выгравіравана ўсякая навуковая мысь; тэкаса лепшыя вучоныя выгнаны з краіны, замест вучыць народу прыведзеныя звыржаны расавыя творы. Пётлаўскія ванібалы ператварылі Германію ў сур'ёзны асяцэння, грабніць і забіваюць кі ў чым непавялікае насельніцтва. У буржуазна-дэмакратычных краінах, перамаваючых зрысці і беспарадоў, дзесяткі і сотні тысяч інтэлігентнаў вымушаны гаспаляць або займацца працай, не адпавядаючай іх кваліфікацыі. І калі шчотчык павінен запінаць графу: «Род заняткаў, ён у 50-60 проц. перапісных лістоў піша «беспарадоўны».

ЁСЦЬ ПРА ШТО РАСКАЗАЦЬ

На рагу Ленінскай і Кааператыўнай вуліц горада Гомеля ўзрыўнацца прыгожы трохпаварковы каменны бульнак. Зусім нядаўна на месцы, дзе стаіць будынак, тырчэлі старыя драўляныя хібары.

Васіль Дамітравіч Жалабоўскі. Па яго гуртах узраўнацца ордэн Працоўнага Чыронага Слота, атрыманы за вялікія заслугі ў справе ўз'яўна чыгуначнага транспарта. Біяграфія тав. Жалабоўскага — гэта біяграфія мільёнаў грамадзян найай сацыялістычнай рэалізацыі, якім Вялікі Кастрычнік даў пушчу ў жыццё. Ад чорнарабочага да начальнага службы сувязі Беларускай чыгучкі — такі шлях Вялікі Васіль Дамітравіч.

ПРАЙШЛО 12 ГОД...

У 1926 годзе Майсёў Залманавіч Рохлін — оны служачага — было 20 год. Ён працаваў токарам на гомельскім заводзе «Пролетарый», меў ніжэйшую асвету.

Хто на заводзе не ведае Ольгу Афанасьеву Немчанка? Хатняя гаспадыня, непісьменная — вось што было запісана аб ёй у перапісным лісце 1926 года. Дачка пішчыцы, тав. Немчанка ў 1927 годзе паступіла працаваць на віцэбскі завод «Чырвоны металіст» (зараз завод імя Кірава) у якасці чорнарабочай. Тут, на заводзе, арганізацыяністамі і ўвагай рабочага калектыва, тав. Немчанка ліквідавала сваю непісьменнасць, набыла прафесійныя навыкі. У наступныя годны яна, аскромная і працавітая работніца, вылучаецца майстарам шынальнага цеха, а потым — начальнікам ліцейнага цеха. На гэтай пасадзе яна працуе і зараз.

З. ЛАРЫСА, Л. МІХАЙЛАУ.



